

**Складназалежны
сказ**

K2

Некалькі даданых частак

Паслядоўнае

Сузележнае

Змешанае

Падпарадкаванне

Даданая ч.

Галоўная ч.

K3

Акалічнасныя

Азначальныя

Дапаўняльныя

Выказнікавыя

Дзейнікавыя

K4

Акалічнасныя

Часу

Мэты

Месца

Умовы

Уступак

Прычыны

Меры і ступені

Спасабу дзеяння

Змест

K1

K7

K6

K5

K4

K3

K2

Ужыванне
складаных сказаў

Знакі прыпынку

Сродкі сувязі

Віды даданых частак

Сэнсавыя адносіны

Будова

Мастацкі
стыль

Публіцыстычны
стыль

Афіцыйна-дзелавы
стыль

Навуковы
стыль

Калі трэба ўстанавіць дакладныя лагічныя сувязі

Злучнікі

Злуч. словы

Коска

Працяжнік

Сэнс

Інтанацыя
(лагічны націск)

K5

K6

K7

Шлях нашага народа пазначаны н.. толькі славутымі падз..мі але і славутымі асобамі якія ў тым ці іншым перы..дзе гісторыі станавіліся яго сімваламі. Адным з такіх сімвалаў чалавекам (паданнем) стаў Ус..слаў Чарадзеі. Ус..слаў быў адным з тых першых кн..зёў пры якім Полацкая зямля заявіла пра с..бе як самастойная дз..ржава. Ён быў адным з першых ва ўс..й Усходняй Усходняй Еўропе хто а..чуў п..рспектыўнасць і гістарычную н..абходнасць развіцця адносна малых незалежных дз..ржаў.

(Паводле С.Тарасава)

Шлях нашага народа пазначаны **не** толькі славытымі **падзеямі**, але і славытымі асобамі, якія ў тым ці іншым **пэрыядзе** гісторыі станавіліся яго сімваламі. Адным з такіх сімвалаў, чалавекам **—** паданнем, стаў Усяслаў Чарадзеі. **Усяслаў** быў адным з тых першых **князёў**, пры якім Полацкая зямля заявіла пра **сябе** як самастойная дзяржава. Ён быў адным з першых ва **ўсёй** Усходняй Усходняй Еўропе, хто **адчуў** **перспектыўнасць** і гістарычную **неабходнасць** развіцця адносна малых незалежных дзяржаў.


(Паводле С.Тарасава)

Шлях нашага народа пазначаны не толькі славытымі падзеямі, але і славытымі асобамі, якія ў тым ці іншым перыядзе гісторыі станавіліся яго сімваламі.

Усяслаў быў адным з тых першых князёў, пры якім Полацкая зямля заявіла пра сябе як самастойная дзяржава.


Ён быў адным з першых ва ўсёй Усходняй Усходняй Еўропе, хто адчуў перспектыўнасць і гістарычную неабходнасць развіцця адносна малых незалежных дзяржаў.

1.




Скл. залежны сказ з даданай азначальнай часткай

2.



Скл. залежны сказ з даданай азначальнай часткай

3.



Скл. залежны сказ з даданай дапаўняльнай часткай

Адказы

- 1. б
- 2. а
- 3. б
- 4. а—1
- б—3
- в—2,4,5
- 5. в
- 6. а, в, г, д